

*Піаварчык Т.А.*

*Гродзенскі дзяржсаўны ўніверсітэт ім. Я. Купалы, Гродна*

**ПЕРАКЛЮЧЭННЕ КОДАЎ У ПОЛІЛІНГВАЛЬНАЙ ПРАСТОРЫ  
СУЧАСНАЙ РАЁННАЙ ГАЗЕТЫ**

Адным з актуальных аспектаў полілінгвізму ў сродках сучаснай медыйнай камунікацыі з'яўляецца пераключэнне кодаў – усвядомлены, матываваны пераход камуніканта з адной мовы на іншую ў залежнасці

ад змены ўмоў камунікацыі і з пэўнай камунікатыўнай мэтай у межах адной камунікатыўнай падзеі. У дачыненні да друкаванага масмедиа такой падзеяй будзем лічыць адзін нумар газеты, а камунікантам – зборны вобраз рэдакцыі газеты. У сучасных двухмоўных раённых газетах Рэспублікі Беларусь між- і ўнутрыфразавае пераключэнне кодаў – з’ява тыповая і шматузроўневая, якая праяўляецца па-рознаму ў залежнасці ад інтра- і экстраплігістычных фактараў выбару той ці іншай мовы. Так, сярод 17 раённых дзяржаўных выданняў Гродзенскай вобласці (даныя падаюцца па выніках аналізу 10 нумароў кожнай газеты, выдадзеных у 2014 г.) можна вызначыць чатыры асноўныя групы ў залежнасці ад ступені і характару выкарыстання беларускай і рускай моў на старонках газет.

Першая група – газеты, у якіх амаль усе матэрыйлы друкуюцца на беларускай мове, за выключэннем адзінковых аб’яў-віншаванняў і рэкламных модуляў; рэклама ў такіх выданнях у большасці падаецца на беларускай мове, што з’яўляецца вынікам перакладчыцкай дзейнасці супрацоўнікаў рэдакцыі (6 %: “Перамога”, Дзятлаўскі р-н). Другая група – газеты, у якіх беларуская мова пераважае і выкарыстоўваецца галоўным чынам для “уласна журналісцкіх” публікаций; рускамоўнае афармленне атрымліваюць рэкламныя модулі, афіцыйныя і прыватныя аб’явы; інфармацыйныя матэрыйлы ад органаў улады, кантролю, нагляду і інш. выходзяць на абедзвюх мовах; можна заўважыць, што ў такіх выданнях назіраецца даволі ўстойлівая стылёвая і жанравая замацаванасць моў (18 %: “Новае жыццё”, Навагрудскі р-н; “Дзяніца”, Шчучынскі р-н; “Астраўецкая праўда”). Трэцяя група – газеты, у нумарах якіх руская мова часцей ужываецца, аднак роўнасць моў падкрэсліваецца суседствам матэрыйлаў на абедзвюх мовах на першай, галоўнай, паласе выдання, адсутнасцю традыцыйнай залежнасці моўнага афармлення публікаций ад іх тэматыкі, жанру і аўтарства (35 %: “Зара над Нёманам”, Мастоўскі р-н; “Полымя”, Карэліцкі р-н; “Бераставіцкая газета”; “Праца”, Зэльвенскі р-н; “Светлы шлях”, Смаргонскі р-н; “Слонімскі веснік”). Чатцвертая група – газеты, у якіх амаль усе матэрыйлы друкуюцца на рускай мове, за выключэннем назвы газеты і выхадных даных, некаторых назваў рубрык або адзінковых матэрыйлаў (41 %: “Лідская газета”; “Наш час”, Ваўкаўскі р-н; “Іёўскі край”; “Перспектыва”, Гродзенскі р-н; “Свіслацкая газета”; “Ашмянскі веснік”; “Воранаўская газета”). Менавіта ў гэтай групе выданняў найбольш выразна адчуваюцца тэматычны і аўтарскі фактары выбару мовы: на беларускай мове выходзяць матэрыйлы сацыяльнай, культурнай, адукацыйнай, краязнаўчай тэматыкі, а іх аўтарамі з’яўляюцца журналісты або супрацоўнікі ўстаноў культуры і адукацыі.

Выкажам здагадку, што на асаблівасці медыйнага білінгвізму ўпльваюць тэрытарыяльныя, эканамічныя, этнакультурныя асаблівасці раёнаў. Так, больш шырокое выкарыстанне беларускай мовы назіраем у газетах, што выдаюцца ў раёнах, якія ў адпаведнасці са структурай вытворчасці можна назваць аграрнымі і ў якіх высокі працэкт сельскіх жыхароў, мае значэнне і нацыянальны склад насельніцтва. Так, у Дзятлаўскім раёне больш за 57 % складае сельскае насельніцтва, больш за 85 % жыхароў раёна аднеслі сябе да беларусаў, больш за 87 % назвалі роднай мовай беларускую, каля 70 % адзначылі, што размаўляюць па-беларуску дома. Адначасова можна сцвярджаць, што актыўныя кодавыя пераключэнні на старонках газеты сведчаць аб існаванні ў рэдакцыі інфармацыйнай канцэпцыі, аб высокай камунікатыўнай культуры выдання і павазе да шырокай чытацкай аўдыторыі з яе рознымі сацыяльна-дэмографічнымі харектарыстыкамі, бо ва ўмовах двухмоўя “механізм кодавых пераключэнняў забяспечвае ўзаемаразуменне паміж людзімі і адносную камфортнасць працэсу маўленчай камунікацыі” [2, с. 63].

Даволі тыповым міжфразавым пераключэннем кodaў з'яўляецца сумяшчэнне беларускамоўных называў “шапак”, рубрык і падрубрык і г. д. з рускамоўнымі матэрыйламі. У “Лідскай газеце” на першай паласе ўсе анонсы нумара даюцца на беларускай мове, пры тым што большасць матэрыйлаў, да якіх спасылаюць чытача гэтыя анонсы, надрукаваныя на рускай мове. У “Новым жыцці” пад рубрыкай “Прададам” знаходзяцца падрубрыкі з беларускамоўнымі называмі “Транспарт”, “Нерухомасць”, “Хатнія жывёлы і птушка” і г.д., а ўсе аб’явы даюцца выключна на рускай мове і часцей за ўсё ў вінавальнym склоне як працяг назывы рубрыкі – і атрымліваеща двухмоўны сказ: “прададам”... “корову, 6 лет”, “швейную машину”, “комнату с балконом” і г.д. У “Свіслацкай газеце” на тэматычнай старонцы пад называй “Навіны краіны і замежжжа” – выключна рускамоўная матэрыйлы з агульным беларускамоўным подпісам “Па матэрыйлах БелТА і рэспубліканскага друку”. Такія прыклады можна знайсці амаль у кожнай газеце, бо беларускамоўныя назывы пастаянных рубрык газет застаюцца нязменнымі з тых часоў, калі большасць матэрыйлаў у раённых выданнях выходзіла на беларускай мове. Цікавым прыкладам міжфразавага пераключэння кодаў у межах аднаго тэксту з'яўляюцца прыватныя аб’явы-віншаванні, празаічная частка якіх падаецца на беларускай, а вершаваная – на рускай мове, напрыклад: *Шаноўнага Вітольда Іванавіча Касілу сардэчна вішием з 70-годдзем! Не важно, сколько лет прошло, / И дата круглая подкралась, / Пусть будет счастье и тепло, / Пусть навсегда отступит старость. <...>* З павагай

*сваця, Дзіма і яго сям'я* (Перамога. 05.11.2014. № 86). Такое двухмоўнае афармленне этикетнага тэксту выразна падзяляе яго на дзве часткі: на беларускай мове – арыгінальныя слова аўтара аб’явы, на рускай – радкі з шырока распаўсюджанай у інтэрнэце “наіўнай славеснасці”.

Тыповым фактарам пераключэння кодаў у раённай газеце становіща жанравая прыналежнасць публікацыі. Руская мова пераважае ў матэрыялах даведачна-інфармацыйнага і рэкламнага характару, мастацка-публіцыстычныя творы атрымліваюць беларускамоўнае ўвасабленне. У “Новым жыщі”, “Працы”, “Астравецкай праўдзе” разнамоўнае афармленне маюць аб’явы этикетнага характару: на беларускай мове надрукаваныя спачуванні з выпадку смерці, на рускай – падзякі і віншаванні. На старонках раённых газет сустракаюцца рубрыкі, у якіх падборкі матэрыялаў друкуюцца адначасова на рускай і беларускай мовах, а выбар мовы абумоўлены тэмай публікацыі і мовай крыніцы інфармацыі. Так, у рубрыцы “Ваўкаўскі інфармацыйны дзённік” (Наш час. № 73. 24.09.2014) размешчаны дзевяць заметак, з іх тры – на беларускай мове: аб’ява-запрашэнне да ўдзелу ў фестывалі і дзве інфармацыі аб парафіяльным фэсце і рэкалекцыях у мясцовых касцёлах. У той жа час пад рубрыкай “Абзац” у газеце “Наш час” заўсёды прапануецца падборка хранікальных заметак выключна на беларускай мове, зробленая па матэрыялах беларуск- і рускамоўных абласных, рэспубліканскіх, замежных выданняў. Журналіст не толькі пераапрацоўвае змест тэкстаў-першакрыніц, але і пры неабходнасці робіць іх пераклад. Безумоўна, на актыўнасць кодавых пераключэнняў свой уплыў аказваюць і фактары неаднароднасці моўнай кампетэнцыі носьбітаў руска-беларускага білінгвізму, і фактар эканоміі маўленачых намаганняў, і фактар мовы пайсядзённага ўжытку. Пры змене мэтавай аўдыторыі выдання (арыентызация на моладзь, ан-лайн версія газеты ў інтэрнэце, пашырэнне кола чытачоў-мігрантаў, маркетынгавыя фактары) рэдакцыя газеты вымушана ўлічваць патрабаванні ўзаемаразумення, якое сёння “патрабуе памяншэння моўнай разнастайнасці і распаўсюджвання буйных моў” [1, с. 1]. Такім чынам, сучасная раённая газета, якая друкуе матэрыялы на абедзвюх дзяржаўных мовах, адлюстроўвае сітуацыю двухмоўя, прымушае сваіх чытачоў у працэсе чытання нумару газеты да пераключэння з рускай мовы на беларускую і наадварот, садзейнічае стэрэатыпізацыі ўяўленняў сваёй аўдыторыі аб функцыональнай прызначанасці моў і аб ступені іх прэстыжнасці.

### **Література**

1. Алпатов, В.М. Двадцать лет спустя / В.М. Алпатов // Язык и общество в современной России и других странах: Материалы междунар. конф., Москва, 21-24 июня 2010 г.; редколл. В.А. Виноградов [отв. ред.], В.Ю. Михальченко и др. – М.: Институт языкоznания РАН, 2010. – С. 1-5.
2. Крысин, Л.П. Кодовые переключения как компонент речевого поведения человека / Л.П. Крысин // Речевое общение: специализированный вестник. – Красноярск, 2000. – Вып. 3 (11). – С. 61-64.